


ЯКОЙ БУДЗЕ НЕДЭФІЦЫТНАЯ КНІГА?



С.Чарановіч. Ілюстрацыя да кнігі Навума Кіспіка "Памят патэфона". Тэмпера. 1995.

Кніга перастала быць дэфіцитам. Гэта зразумелі ўсе: і тыя (на жаль, іх большасць), хто сёння трymае кнігу ў руках ад выпадку да выпадку, хто ў нашай пасядзённай барацьбе за выжыванне спакойна абмінае шматлікія knіжныя латкі, і тыя (на жаль, іх меншасць), хто кнігамі яшчэ цікавіцца, за зірае час ад часу ў кнігарні, наведвае бібліятэкі, затрымліваеца каля стэндаў з knіжнымі навінкамі. Успомніце: яшчэ не так даўно knіжная шафа, застайлена саліднымі падпіснымі выданнямі, не ў апошнюю чаргу сведчыла аб магутныхмагчымасцях іх уладальніка, бо набыць гэтыя kнігі было амаль немагчыма, іх трэба было "дастасць". Зараз жа, убачыўшы паліцу з апошнімі выданнямі, мы адчуваем хіба што лёгкую заіздрасць: набыць не пралема, але колыж ж трэба выкласці за гэта грошай?

Такім чынам, відавочна — кніга сапраўды перастала быць дэфіцитам. Але якой яна стала сёння, якой будзе заўтра наша сучасная недэфіцитная кніга?

Адказы на гэтыя пытанні хоць у нейкай ступені маглі атрымаць наведвальнікі выстаў, што адбыліся ў канцы сакавіка — пачатку красавіка ў Мінску. Спачатку ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі праходзіла выставка "Беларуская knіга-96", на якой эксп

ланавалася knіжная прадукцыя, выдадзеная ў рэспубліцы ў мінулым годзе. Праз некалькі дзён у Рэспубліканскай мастацкай галерэі адкрылася выставка "Мастак і knіга-97", арганізаваная Міністэрствам культуры, Саюзам мастакоў, Асацыяцыяй knігавыдацоў і knігараспабудджывальнікаў і выдавецтвам "Кавалер Паблішэрс". У межах абедзвюх выставаў праводзіліся конкурсы, працавала журы, былі названы лаўрэаты, якія атрымалі ганаровыя дыпломы, а гледачы мелі амаль што унікальную магчымасць убачыць адразу і тэорыю, і практику, параўнаны тое, што робіцца ў творчых майстэрнях, і тое, што ў выніку атрымлівае чытач, параўнаны і зрабіць некаторыя высновы.

Апошняя дзесяцігоддзі развіцця knіжнай графікі неаднадычы пераконвалі нас у tym, што кніга — не толькі крыніца інформацыі, але і твор мастацтва. Многія з беларускіх выданняў 60-ых — 80-ых гадоў менавіта імі і былі. Мы слушна ганарыліся tym, што беларускае knіжнае мастацтва мела свой адметныя твар, свае традыцыі; яго ведалі не толькі на ўсесаюзнай, але і на міжнароднай арэне. У галіне knіжнай ілюстрацыі працавалі таленавітыя, рознабаковыя мастакі, чые творы неаднаразова атрымлівалі самыя прэстыжныя ўзнагароды. Ці ўсё ў мінулым?

На шчасце — не. Доказ таму — выставка "Мастак і книга-97".

Прыкметы эканамічнага крэзісу былі відавочныя: адсутнасць ацяплення ў выставачных залах нагадвала пра знаёмыя далёка не ўсім цяжкасці ваеных часоў: наведвалынікі не рызынулі зняць паліто нават на вернісажы. Афармленне твораў часам было даволі сціплае. Нягледзячы на назыву "рэспубліканская", абмежаваным аказалася і кола ўдзельнікаў — творы экспанавалі ў асноўным стаціянарныя мастакі. І ўсё ж такі выставка паказала: беларуское мастацтва кнігі пакуль што жыве, бо працующи мастакі. Выставка дала магчымасць сустэрэцца і з карыфеямі (свае новыя творы — ілюстрацыі да Новага Запавету і "Лірыкі" А.Пушкіна — паказаў А.Кашкуровіч), і з мастакамі сярэдняга пакалення: В.Валынцом, У.Сытчанкам, У.Лукашыкам, І.Лобан, В.Кліменкам, М.Казловым і інш., якія, здаецца, і нясуць сёння асноўную адказнасць за стан беларускай кніжной графікі. А вось моладзі, яркіх і запамінальных новых імёнаў не было. Прэмія за дэбют так і засталася непрысуджанай.

Парарадавала, што на выставе прысутнічала нацыянальная класіка, натхнілі мастакоў і творы сучасных беларускіх празаікаў і паэтав: Ю.Хілько праиллюстраваў "Вянок" М.Багдановіча, і яго прадуманыя па форме, узінёсла-асацыятыўныя па зместу і таямніча-аксамітныя па фактуры ілюстрацыі — ці не лепшае, што экспанавалася на выставе. В.Кліменка паказаў ілюстрацыі да паэм М.Гусоўскага "Песня пра зубра", У.Сытчанка экспанаваў ілюстрацыі да аповесці В.Быкава "Мёртвым не баліць" і зборніка паэзіі А.Вярцінскага "Хлопчык глядзіць", С.Чарановіч прадставіў элементы мастацтва аздаблення кнігі паэзіі У.Някляева "Прошча".

Парарадавала, што пакуль яшчэ захаваўся ў нашай кніжной ілюстрацыі падыход да кнігі як да цэласнага арганізма, дзе ўсё, ад вокладкі і да апошняй канцоўкі ў тэксле, павінна падпарадкоўвацца творчай волі мастака. А.Дрозд прадставіў вокладку да вершаў Н.Наталіч "Старонка"; Ю.Рыхыкаў экспанаваў старонкі кнігі апавяданняў О'Генры, дзе тэкст удала спалучыўся з ілюстрацыямі, а элементы кніжнага аздаблення з поспехам выканала М.Янчук.

Не мог не парарадаваць і даволі высокі прафесійны ўзровень выканання твораў. Але, шчыра кажучы, было і тое, што засмуціла.


Перш за ўсё — гэта абмежаванасць прадстаўленых графічных тэхнік. Дзе падзеліся афорты, літаграфіі, лінарыты, дрэварыты — тყыа тэхнікі, якія з 60-ых гадоў трывала ўкараніліся ў беларускай кніжнай ілюстрацыі? На жаль, большасць мастакоў абразілі звычайны малюнак, скарысталі толькі туш, акварэль і гуаш. Дзе падзеліся смелыя эксперыментальныя, часам нават "правакуючыя" творы, якія раней на такіх выставах заўсёды выклікалі спрэчкі, мелі рэзлананс? Іх не было. Адзінае, мабыць, выключэнне — выразныя па форме ілюстрацыі У.Лукашы-

ка да кнігі В.Гіевіча "Марсіянскае падарожжа" — толькі пацвярджае тую ісціну, што большасць мастакоў, на жаль, задаволілася паўтарэннем (няхай і добрым) ужо вядомага. І нават самая святочная і яскравая частка любой выставы ілюстрацыі — кніга для дзяцей — на гэты раз здалася даволі сціплай.

З дакладнасцю да наадварот выглядала выставка гатовай кніжнай прадукцыі "Беларуская кніга-96" — у невялікай выставачнай зале Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі экспанаваліся кнігі, выдадзеныя ў рэспубліцы ў мінулым годзе. Бяспрэчным лідэрам была дзіцячая літаратура. Аб гэтым крыху ніжэй, а пакуль акрэслім відавочную прычыну адсутнасці кніжнага дэфіцыту. Як высыветлілася, сёння ў Рэспубліцы Беларусь дзеянічаюць 11 дзяржаўных выдавецтваў, права на выданне літаратуры маюць тэксама звыш 1400 недзяржаўных выдавецтваў, фирм. Зразумела, не ўсе яны выкарыстоўваюць свае права, але ўсё-такі за мінулы год агульнымі намаганнямі было выдадзена 3809 кніг і брашур агульным накладам 59,1 млн. экземпляраў. Расклад сіл

В.Валынец. Ілюстрацыя да кнігі казак братоў Грым "Цудоўная катка". Тымпера, 1994.





Ю.Хілько. Ілюстрацыя да кнігі М.Багдановіча "Вянок". Тэмпера, 1994.

тут такі: у дзяржаўных выдавецтвах — 523 выданні (наклад — 11,4 млн. экз.), у недзяржаўных — 1913 (46,7 млн. экз.). Усяго было выдадзена 598 кніг і брашур на беларускай мове (наклад іх 88 млн. экз.). Безумоўна, далёка не ўсё выдадзеное экспанавалася, але паказана было далёка не горшое.

Цікава было б прааналізаць, як за апошні час змяніўся выдавецкі рэпертуар. Але гэта лепш пакінуць сацыёлагам. Мы ж заўважым: дзяржаўныя выдавецтвы асноўную ўвагу надавалі навуковай і даследчай літаратуры (тут бяспрэчны лідэр — выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя"), недзяржаўныя рабілі стаўку на папулярную літаратуру і кнігі для дзяцей. І гэта зразумела: ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі (калі яна захаваецца і надалей) выдавацца заўсёды будзе тое, на што ёсьць попыт, чым цікавіца грамадства, што ў рэшце раціт можна прадаць. Іншая справа — як жа выдаваць тое, што сёння цяжка прадаць? Вось тут шмат залежыць і ад дзяржаўной палітыкі, і ад пазіцый прыватных прадпрымальнікаў.

Гісторыя кніжнай ілюстрацыі ведае, што час ад часу (і не толькі ў нашым стагоддзі) узікалы дыскусіі пра далейшы лёс ілюстрацыі ў дарослай кнізе. На шасце, пакуль што не здзейсніліся самыя эмблематычныя прагнозы: ілюстрацыя ў дарослай кнізе не знікла. Але адбыцца гэта можа ў самы бліжэйшы час.

Мяркуйце самі: у мінулым годзе, за выключэннем некалькіх сувенірных мініяцюрных кніг, на належным узроўні, здаецца, было прайлюстравана толькі адно "дарослае" выданне — кніга паэзіі У.Някляева "Прошча". І гэта — бяспрэчна ўдача мастака С.Чарановіча. Дакладна абраўшы свой шлях, мастак не імкнецца стварыць нейкую выяўленчую паралель тэксту — яго тонкія па адценнях, вельмі насычаныя, глыбокія па колеру асцыятыўныя творы, сабраныя ў блокі па некалькі аркушах, ствараюць неабходныя для чытача эмцыянальныя і, здаецца, прасторавыя паязы ва ўспрыняціі паэтычных старонак. Выцягнуты па вертыкалі фармат, добрая папера, з густам абраны шрыфт, застаўкі ў тэксле — усё гэта надае выданню непадобныя і ўрачысты харектар. Але кніга У.Някляева — хутчэй за ўсё выключэнне, яна, па сутнасці, не мае канкурантаў. А шкада, бо ілюстрацыя ў рамане, паэме ці апавяданні — зусім не "карцінка для непісменных", гэта спроба мастака пранікнуць у сутнасць літаратурнага твора, імкненне адчуць іншую эпоху, уступіць у дыялог з мінулым і сказаць нешта пра час, у якім нам выпала жыць. Ці даруюць нам нашчадкі, калі з-за матэрыяльных цяжкасцей (хочацца спадзявацца — часовых) традыцыя гэтая будзе парушана?

Дарэчы, аб нашчадках... Пераважная колькасць выданняў, якія экспанаваліся на выставе "Беларус-



кай кніга-96", была адрасавана дзецям. І тут наяўнасць ілюстрацый — зусім не выключэнне, а неабходная ўмова самога існавання кнігі для маленьких. Гледача з першай хвіліны літаральна атуляе свет казачных герояў — знаёмых і незнаёмых. Якая разнастайнасць фарматаў, якая шыкоўная папера, якія яркія вокладкі! І не адразу, а толькі паступова пачынаеш пазнаваць знаёмых мастакоў. Па-ранейшаму таленавіта працуць Т.Беразенская, Н.Сустава, М.Байрачны, Я.Ларчанка, А.Карповіч, М.Казлоў і інш. Многія мастакі супрацоўнічаюць як з дзяржавайнымі, так і з недзяржавайнымі выдавецтвамі, у пёўнай ступені гарантуючы апошнім высокі мастацкі ўзровень іх выданняў. Але нельга не звярнуць увагу і на іншае. Выдавецтвы "Белфаксвыдатгруп", "Літаратура", "Асар", "Кавалер", "Аракул", "Рыф", "Сказ" і інш., здаецца, часам робяць стаўку на стварэнне нейкага ўніверсальнага міжнароднага стылю. Некаторыя з іх перадрукуюваюць творы замежных мастакоў, а калі і ствараюць сваё, то больш за ўсё такія ілюстрацыі нагадваюць шырока вядомыя заходнія коміксы ці папулярныя дысненеўскія мульткі. Ці заўсёды гэта дрэнна? Напэўна, не. Па-пер-

шае, яны падабаюцца дзецям: часам такія выданні пераўтвараюцца ў кніжку-забаўку, кніжку-гульню, кніжку-галаваломку, і робіцца гэта (трэба аддаць належнае) вельмі вынаходліва. Па-другое, ці гэта дрэнна, што сёння нашы дзеці маюцьмагчымасць трывамаць у руках тყя ж самыя кнігі, што і дзеці Амерыкі, Францыі ці Японіі, бачыць тყя ж самыя Барбі, наведваць аднолькавыя "Макдональдсы"? Дрэнна будзе толькі тады, калі ўсё гэта пераважыць у іх душы сваё, нацыянальнае. Дрэнна будзе, калі, захопленыя гэтым універсальным стылем, часам даволі агрэсіўным, часам, наадварот, — стэртыльным і халодным, дзеці нашы так і не пазнаюць мілагучнасці матчынай калыханкі, выразнасці каскі пра сіною світу, не адчуяць прыгажосці саламянага пеўніка. А ўсё гэта прыходзіць да нашых дзецей не ў апошнюю чаргу і праз карцінку ў першай кнізе.

Кніга сёння перастала быць дэфіцитам. Але сёння значна больш, чым учора, беларуская кніга мae патрэбу ў падтрымцы — матэрыяльнай і духоўнай. Бо заўтра дэфіцитам можа стаць сама гэта з'ява — беларуское мастацтва кнігі.

V.Vishnevskiy. Ілюстрацыя да кнігі M.Нікалаева "Палата kniganiya". Каліровы афорт. 1991.

M